

Зарегистрировано в Национальном реестре правовых актов

Республики Беларусь 14 июня 2011 г. N 5/33953

**ПАСТАНОВА САВЕТА МІНІСТРАЎ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ**  
**11 чэрвеня 2011 г. N 759**

**АБ ПАДЗЯЦЫ ПРЭМ'ЕР-МІНІСТРА РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ І ПАДЗЯЧНЫМ ПІСЬМЕ ПРЭМ'ЕР-МІНІСТРА РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ**

(в ред. постановлений Совмина от 28.11.2014 N 1111,  
от 24.06.2017 N 471)

У мэтах удасканальвання мер стымулявання працоўнай дзейнасці Савет Міністраў Рэспублікі Беларусь ПАСТАНАЎЛЯЕ:

1. Зацвердзіць прыкладзеныя:

Палажэнне аб аб'яўленні Падзякі Прэм'ер-міністра Рэспублікі Беларусь;

Палажэнне аб Падзячным пісьме Прэм'ер-міністра Рэспублікі Беларусь;

узор спецыяльнага ліста аб аб'яўленні Падзякі Прэм'ер-міністра Рэспублікі Беларусь <\*>;

узор спецыяльнага ліста Падзячнага пісьма Прэм'ер-міністра Рэспублікі Беларусь <\*>.

2. Дадзеная пастанова ўступае ў сілу з дня яе афіцыйнага апублікавання.

-----

<\*> Не рассылаецца.

Прэм'ер-міністр Рэспублікі Беларусь

М.Мясніковіч

ЗАЦВЕРДЖАНА  
Пастанова  
Савета Міністраў  
Рэспублікі Беларусь  
11.06.2011 N 759

**ПАЛАЖЭННЕ**  
**АБ АБ'ЯЎЛЕННІ ПАДЗЯКІ ПРЭМ'ЕР-МІНІСТРА РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ**

(в ред. постановлений Совмина от 28.11.2014 N 1111,  
от 24.06.2017 N 471)

1. Дадзеным Палажэннем устанаўліваецца парадак прадстаўлення грамадзян Рэспублікі Беларусь, калектываў арганізацый да аб'яўлення Падзякі Прэм'ер-міністра Рэспублікі Беларусь (далей - Падзяка).

2. Падзяка грамадзянам Рэспублікі Беларусь, калектывам арганізацый аб'яўляецца за:

шматгадовую і бездакорную працу, паспяховае і добрасумленнае выкананне працоўных абавязкаў,

іншыя дасягненні ў рабоце;

выкананне заданняў асаблівай важнасці і складанасці;

дасягненні ў навуцы, гаспадарчым, сацыяльна-эканамічным развіцці.

3. Падзяка грамадзянам Рэспублікі Беларусь, калектывам арганізацый аб'яўляецца па ініцыятыве Прэм'ер-міністра Рэспублікі Беларусь, па прапановах членаў Урада Рэспублікі Беларусь, дзяржаўных арганізацый, падпарадкаваных Савету Міністраў Рэспублікі Беларусь, абласных (Мінскага гарадскога) выканаўчых камітэтаў, дзяржаўных органаў, грамадскіх аб'яднанняў.

4. Хадайніцтвы аб аб'яўленні Падзякі грамадзянам Рэспублікі Беларусь узбуджаюцца па месцы працы (службы) грамадзян з улікам звестак аб грамадзянах, атрыманых у тым ліку з адзінага дзяржаўнага банка даных аб правапарушэннях у парадку, прадугледжаным заканадаўствам, і накіроўваюцца ў адпаведныя рэспубліканскія органы дзяржаўнага кіравання і іншыя дзяржаўныя арганізацыі, падпарадкаваныя Савету Міністраў Рэспублікі Беларусь, абласныя (Мінскі гарадскі) выканаўчыя камітэты, дзяржаўныя органы, грамадскія аб'яднанні, а затым уносяцца для разгляду Прэм'ер-міністра Рэспублікі Беларусь.  
(в ред. постановления Совмина от 24.06.2017 N 471)

5. Хадайніцтвы аб аб'яўленні Падзякі калектывам арганізацый узбуджаюцца рэспубліканскімі органамі дзяржаўнага кіравання, або іншымі дзяржаўнымі арганізацыямі, падпарадкаванымі Савету Міністраў Рэспублікі Беларусь, або абласнымі (Мінскім гарадскім) выканаўчымі камітэтамі, або дзяржаўнымі органамі, або грамадскімі аб'яднаннямі і ўносяцца для разгляду Прэм'ер-міністра Рэспублікі Беларусь.

6. Хадайніцтвы аб аб'яўленні Падзякі, якія ўносяцца Прэм'ер-міністра Рэспублікі Беларусь, павінны ўключаць:

для аб'яўлення Падзякі грамадзяніну Рэспублікі Беларусь - прадстаўленне згодна з дадаткам 1 і даведку-аб'ектыўку, падпісаную кіраўніком арганізацыі, у якой узбуджаецца хадайніцтва аб аб'яўленні Падзякі, звесткі з адзінага дзяржаўнага банка даных аб правапарушэннях аб здзейсненых асобай правапарушэннях ці іх адсутнасці;  
(в ред. постановления Совмина от 24.06.2017 N 471)

для аб'яўлення Падзякі калектыву арганізацыі - прадстаўленне згодна з дадаткам 2 і даведку аб асноўных паказчыках работы арганізацыі за апошні год работы і справаздачны перыяд бягучага года на дату прадстаўлення да аб'яўлення Падзякі, падпісаную кіраўніком арганізацыі.

7. Падзяка аб'яўляецца распараджэннем Прэм'ер-міністра Рэспублікі Беларусь. Спецыяльны ліст аб аб'яўленні Падзякі падпісвае Прэм'ер-міністр Рэспублікі Беларусь. На подпіс ставіцца адбітак пячаткі Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь з відарысам Дзяржаўнага герба Рэспублікі Беларусь.  
(часть первая п. 7 в ред. постановления Совмина от 24.06.2017 N 471)

Грамадзяніну Рэспублікі Беларусь уручаецца спецыяльны ліст аб аб'яўленні Падзякі і грашовае ўзнагароджанне ў памеры да 10 базавых велічынь. Выплата ажыццяўляецца за кошт сродкаў арганізацыі, у якой працуе (служыць) грамадзянін, прадстаўлены да аб'яўлення Падзякі.  
(в ред. постановления Совмина от 28.11.2014 N 1111)

Калектыву арганізацыі ўручаецца толькі спецыяльны ліст аб аб'яўленні Падзякі.

8. Спецыяльны ліст аб аб'яўленні Падзякі і грашовае ўзнагароджанне ўручаюцца Прэм'ер-міністрам Рэспублікі Беларусь ці па яго даручэнню:

намеснікамі Прэм'ер-міністра Рэспублікі Беларусь;

кіраўнікамі рэспубліканскіх органаў дзяржаўнага кіравання;

старшынямі абласных (Мінскага гарадскога) выканаўчых камітэтаў;

іншымі службовымі асобамі.

9. Спецыяльны ліст аб аб'яўленні Падзякі і грашовае ўзнагароджанне ўручаюцца асабіста грамадзяніну Рэспублікі Беларусь пры ўрачыстых абставінах, а спецыяльны ліст аб аб'яўленні Падзякі

калектыву арганізацыі - на ўрачыстым сходзе ці пасяджэнні гэтага калектыву не пазней як праз месяц з дня падпісання Прэм'ер-міністрам Рэспублікі Беларусь распараджэння аб аб'яўленні Падзякі.

Дадатак 1  
да Палажэння аб аб'яўленні  
Падзякі Прэм'ер-міністра  
Рэспублікі Беларусь

ПРАДСТАЎЛЕННЕ

1. Прозвішча, уласнае імя, імя па бацьку \_\_\_\_\_
2. Пасада, месца працы (службы) \_\_\_\_\_
3. Чысло, месяц і год нараджэння \_\_\_\_\_
4. Адукацыя \_\_\_\_\_
5. Ці аб'яўлялася раней Падзяка Прэм'ер-міністра Рэспублікі Беларусь і дата аб'яўлення \_\_\_\_\_
6. Месца жыхарства або знаходжання і тэлефон \_\_\_\_\_
7. Агульны стаж работы (службы) \_\_\_\_\_
8. Заслугі, за якія прадстаўляецца да аб'яўлення Падзякі Прэм'ер-міністра Рэспублікі Беларусь \_\_\_\_\_

Член Урада Рэспублікі Беларусь,  
кіраўнік дзяржаўнай арганізацыі,  
падпарадкаванай Савету Міністраў  
Рэспублікі Беларусь, старшыня абласнога  
(Мінскага гарадскога) выканаўчага камітэта,  
кіраўнік дзяржаўнага органа, упаўнаважаны  
прадстаўнік грамадскага аб'яднання

\_\_\_\_\_  
(подпіс, ініцыялы, прозвішча)  
М.П.

\_\_\_\_\_ г.

Дадатак 2  
да Палажэння аб аб'яўленні  
Падзякі Прэм'ер-міністра  
Рэспублікі Беларусь

ПРАДСТАЎЛЕННЕ

1. Назва арганізацыі \_\_\_\_\_
2. Месца знаходжання і тэлефон \_\_\_\_\_
3. Ці аб'яўлялася раней Падзяка Прэм'ер-міністра Рэспублікі Беларусь і дата аб'яўлення \_\_\_\_\_
4. Заслугі, за якія прадстаўляецца да аб'яўлення Падзякі Прэм'ер-міністра \_\_\_\_\_

Рэспублікі Беларусь \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Член Урада Рэспублікі Беларусь,  
кіраўнік дзяржаўнай арганізацыі,  
падпарадкаванай Савету Міністраў  
Рэспублікі Беларусь, старшыня абласнога  
(Мінскага гарадскога) выканаўчага камітэта,  
кіраўнік дзяржаўнага органа, упаўнаважаны  
прадстаўнік грамадскага аб'яднання

\_\_\_\_\_  
(подпіс, ініцыялы, прозвішча)  
М.П.

\_\_\_\_\_ г.

ЗАЦВЕРДЖАНА  
Пастанова  
Савета Міністраў  
Рэспублікі Беларусь  
11.06.2011 N 759

**ПАЛАЖЭННЕ  
АБ ПАДЗЯЧНЫМ ПІСЬМЕ ПРЭМ'ЕР-МІНІСТРА РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ**

1. Дадзеным Палажэннем устанаўліваюцца парадак і ўмовы ўручэння Падзячнага пісьма Прэм'ер-міністра Рэспублікі Беларусь (далей - Падзячнае пісьмо).
2. Падзячнае пісьмо ўручаецца грамадзянам Рэспублікі Беларусь, калектывам арганізацый за дасягненне высокіх вытворчых паказчыкаў, выкананне найбольш важных работ і даручэнняў, актыўны ўдзел у арганізацыі і правядзенні мерапрыемстваў з удзелам Прэм'ер-міністра Рэспублікі Беларусь або яго намеснікаў.
3. Падзячнае пісьмо ўручаецца па ініцыятыве Прэм'ер-міністра Рэспублікі Беларусь, па прапановах намеснікаў Прэм'ер-міністра Рэспублікі Беларусь, кіраўнікоў рэспубліканскіх органаў дзяржаўнага кіравання і іншых дзяржаўных арганізацый, падпарадкаваных Савету Міністраў Рэспублікі Беларусь, старшын абласных (Мінскага гарадскога) выканаўчых камітэтаў, кіраўнікоў іншых дзяржаўных органаў, грамадскіх аб'яднанняў.
4. Хадайніцтвы аб уручэнні Падзячнага пісьма павінны змяшчаць звесткі аб грамадзяніне Рэспублікі Беларусь або калектыве арганізацыі, а таксама ў іх указваюцца заслугі, за якія прадстаўляюцца да ўручэння Падзячнага пісьма.
5. Па даручэнню Прэм'ер-міністра Рэспублікі Беларусь афармляецца спецыяльны ліст Падзячнага пісьма.
6. Спецыяльныя лісты Падзячнага пісьма ўручаюцца грамадзянам Рэспублікі Беларусь, калектывам арганізацый Прэм'ер-міністрам Рэспублікі Беларусь ці па яго даручэнню службовымі асобамі.

\_\_\_\_\_